

Асн. галіны Л.п.: тэкстыльная (баваўняная, ільняная, шарсцяная, шаўковая, трыкатажная), швейная, гарбарная, абутковая, футравая, скурна-галантарэйная і інш. (гл. адпаведныя артыкулы).


Ручны выроб тканін, апрацоўка скуры і пашыў абутку ўзніклі ў Індыі, Кітаі і Егіпце задоўга да нашай эры. Як галіна фабрычнай індустрыі складалася ў 2-й пал. 18 ст. Цяпер Л.п. з'яўляецца адной з важнейшых галін эканомікі развітых краін свету і краін, што сталі на шлях развіцця. У 1996 ва ўсім свеце было выраблена 53 893 км<sup>2</sup> бавоўняных і 1182 км<sup>2</sup> суконных тканін, пашыта 3672 млн. пар абутку (без гумавяна). Сярод буйнейшых краін па нывт-сці бавоўняных тканін у свеце вылучаюцца Кітай, Індыя, ЗША, Японія, Італія, суконных — Італія, Кітай, Японія, Індыя, ЗША, шаўковых — ЗША, Рэспубліка Карэя, Японія, Індыя, Кітай, абутку — Кітай, Індыя, ЗША, Францыя, Італія. Каля 50% бавоўны-налакна вырабляецца ў Азіі (Кітай, Індыя, Пакістан і інш.), больш за 25% — у Паўн. Амерыцы (ЗША, Мексіка), 33% пастаўкі воўны прыпадае на долю Аўстраліі і Новай Зеландыі, каля 23% — на долю Азіі (Кітай, Індыя, Пакістан, Турцыя і інш.).

На Беларусі ручное ткацтва, выроб сукна, скур, пашыў абутку, швейных вырабаў вядомы здаўна. Першыя прадпрыемствы ўзніклі ў 1730-я г. (выраблялі сукно, паясы, панчохі і інш.). Як фабрычна-заводская Л.п. развіваецца з канца 19 — пач. 20 ст. Цяпер Л.п. адыграе важную ролю ў эканоміцы краіны. На яе долю ў 1997 прыпадала 5,5% усёй прамысл. прадукцыі і 14,9% вытворч. у прам.-сці. Развіты ўсе важнейшыя галіны Л.п.: тэкстыльная, швейная, гарбарная, абутковая, футравая і інш. У 1997 працавалі 463 прадпрыемствы Л.п. Выт.-сць тканін складала 29 млн м<sup>2</sup>, у т.л. бавоўняных — 47 млн м<sup>2</sup>, суконных — 9 млн м<sup>2</sup>, ільняных — 43 млн м<sup>2</sup>, шэўных — 67 млн м<sup>2</sup>. Пашыта было 67 млн пар панчохаў і галімаў, 44 млн пар абутку, выраблена пашыта 15,6 млн пар абутку. Буйнейшыя прадпрыемствы Л.п.: *Мінскі камбінат кашывячых тканін*, *Мінская тэкстыльная фабрыка*, *Афіцыйна-тэкстыльная фабрыка*, *Мінская абутковая фабрыка*. Прамысл. швейная і гарбарная вырабляюць у Мінску: *Мінская швейная фабрыка*, *Мінская гарбарная фабрыка*, *Гродзенская швейная фабрыка*, *Гродзенскі камбінат шаўковых тканін*, *Віцебская панчошна-трыкатажная прадпрыемства «ДЭМ»*, *Львоніцкі камбінат ў Шчыбеку (Віцебскі дыстант)*, *Віцебская швейная прамысловая форма «Футра»*, *Беларуская германская прадпрыемства па нывт-сці абутку ў Шчыбеку («Белвест»)*, *Брэсцкі панчошна-кашывячы дыстант камбінат*, *Львоніцкі камбінат у Ірэце («Дыстант Брэста»)*, *Баранавіцкая швейная бавоўняная фабрыка*, *Пінскіе прамысл. «танці» прадпрыемства «Дынама»*, *Вабруйскае скурнае камбінат*, *Салігорская фабрыка трыкатажнай бялізны «Калітка»*, *Жлобінская фабрыка штучна-га футра* і інш. П.І.Рогач.

**ЛІГКІ БЕТОН**, від бетону, сярэдняя шчыльнасць якога ў сухім стане 500—1400 кг/м<sup>3</sup>. Атрымліваюць на цэментна-і інш. відах вяжучых рэчываў і ш

сумесю (цэментна-вапнавым, сіліконавым, гипсавым, палімерным).

У залежнасці ад *запуільніка* адрозніваюць аглапарытабетон, *вермікулітабетон*, *керамзітабетон*, *перлітабетон*, туфабетон, шлакабетон і інш. Малая шчыльнасць Л.б. дасягаецца таксама стварэннем штучнай порыстасці вяжучага цеста (*ячэйсты бетон*), выключэннем з саставу бетону пяску (*буінапорысты бетон*). Выкарыстоўваецца ў асн. у агараджальных канструкцыях будынкаў і збудаванняў. Асабліва лёгкія бетонны шчыльнасцю да 500 кг/м<sup>3</sup> (ячэйсты — газабетон, *пенабетон* і некаторыя найб. лёгкія буінапорыстыя) выкарыстоўваюць як цеплаізаляцыйны матэрыял. *І.І.Леановіч.*



Лёгка: 1 — лёгкае; 2 — трахея; 3 — бронхі; 4 — бранхіальныя галінкі.

**ЛЁГКІЯ** (pulmones), парны орган павяранга дыхання некат. рыб, наземных названочных і чалавека, дзе ажыццяўляецца *газаабмен* паміж крывёй і паветрам, што ўдыхаецца (кісларод паветра пераходзіць у кроў, дыксід вугляроду — з крыві ў паветра). Л. належаць таксама органы дыхання некат. беспячваночных (лёгкічныя малкоств.) Размешчаны ў вурднім аддзеле пазнейша гала, у млекакормячых і чалавека — у грудной поласці, якая аддзелена ад бруннай поласці грудабруннай перагародак (*дыяфрагмай*). Складваюцца з частак (у прым. 1. у левым 2), лезова іх утвараю бранхіальныя дрэва — пачынаюцца адгалінаваныя *бронхі* і бранхіолы, якія пераходзяць у адальдальныя *капы* і *альвеолы*. Л. з'яўляю сярэняй абалонкай — *плегіум*. У забрытанне чалавека і млекакормячых праходзіць шэраг этапав. Л. выконваюць рэспіраторную функцыю, удзельнічаюць у рэгуляцыі тэмпературы крыві, тэрмарэгуляцыі, водна-сольнага абмену, імуннай акцыі артаніма і інш. *А.С.Леановіч.*

**ЛЁГКІЯ МЕТАЛЫ**, металы з малой шчыльнасцю (да 4500 кг/м<sup>3</sup>): літый, берый, натрый, магній, алюміній, калій, кальцый, тытан, рубідый, стронцый, цэзій, барый. Выкарыстоўваюць для атрымання *лёгкіх сплаваў*, летравання інш. сплаваў.

**ЛЁГКІЯ МІНЕРАЛЫ**, пародаўтваральныя мінералы са шчыльн. менш за 2,75—2,89 кг/м<sup>3</sup>. Прадстаўлены пераважна сілікатамі і аксідамі, часта светлага колеру. Найб. пашыраны *палавыя шпаты* (складаюць 50% аб'ёму літасферы) і *кварц* (да 12% аб'ёму літасферы); менш пашыраны кальцыт, слюды, хларыты, глаўканіты; рэдка трапляюцца *вівяніт*, вулканічнае шкло, цэаліты і інш. Падазяляюцца на алататычныя (прывнесеныя з інш. месцаў) і *аўтыгенныя мінералы*. Глаўканіт, бітыт, хларыт (шчыльн. 2,2—3,3 кг/м<sup>3</sup>) — прамежкавыя мінералы (належаць і да лёгкіх, і да цяжкіх мінералаў). Гл. таксама *Мінералы*. *В.І.Яраў.*

**ЛЁГКІЯ СПЛАВЫ**, канструкцыйныя матэрыялы з малой шчыльнасцю (да 5000 кг/м<sup>3</sup>). Найб. пашыраны *алюмініевыя сплавы*, *берыйевыя сплавы*, *магніевыя сплавы*, *тытанавыя сплавы*. Вызначаюцца высокай удзельнай трываласцю (адносны мяжы трываласці да шчыльн. матэрыялаў). Выкарыстоўваюць у авія-, ракета-, судна- і машынабудаванні, буд-ве, электратэхніцы і інш.

**ЛЁД**, *вада* ў цвёрдым стане. Адрозніваюць аморфны Л. і 10 яго крыш. мадыфікацый. У прыродзе вядома адна форма Л. — са шчыльн. 0,92 г/см<sup>3</sup>, цеплаёмнасцю 2,09 кДж (кг·К) пры 0 °С, цэльнай плаўлення 334 кДж/кг. Л. празрысты, у тонкім слоі бясколерны, у вял. масе блакітнаваты. Звычайна часцейшы за ваду, аднак можа мець мех. прымесі — цвёрдыя часткі, кропелькі раствараў, бурбалачкі газу. Л. былае атмасферны (*снег*, *іней*, *град*), вадны (*сала*, *ледзяное покрыва*, *ледзяныя іголки*, *донны Л.*), падземны (утварае зімовае прамярзанне глеб і *вечную мерзлату*) і ледавыковы. Адно з самых пашыраных цвёрдых цел на зямной паверхні (каля 30 млн. км<sup>3</sup>). Займае вял. прастору ў Антарктыдзе (матэрыковы Л.), Арктыцы (марскі Л.), у горных раёнах (*ледавікі*), у абласцях напярэдняй вечнай мерзлаты. Ва ўмовах Беларусі Л. утвараецца зімой на раках і вадаёмах, у глебе і грунтах, выпадае з воблакаў, утварае снегавое покрыва, *галалёд*, *галалёдзіцу*, *ізрань*, *іней*, у цёплым паўры выпадае з воблакаў у выглядзе граду. У іскл. мінулым на тэр. Беларусі існавала магутнае ледавіковае покрыва, якое нешчасна ўтваралася ў час матерыховых *ледзяненняў* антрапену, на прылеглых да яго тэрыторыях былі вечныя мерзлаты. Л. аказвае значны ўплыў на фарміраванне умоў прыжывання на Зямлі і гасп. дзейнасці чалавека. Абледзяненні самалётаў, суднаў, ліній сувязі і электраперадач, дарожнага палатна прыводзяць да аварый, гляцыяльныя селі знішчаюць населеныя пункты, прамысл. і трансп. збудаванні, рачныя заторы і зажоры выклікаюць мясц. паводкі і інш. Л. скарыстоўваюць для захавання і ахаладжэння харч. прадуктаў, біял. і хім. прэпаратаў.